

канструкцыйны элемент выкарыстоўвалася ў архітэктуры Месапатаміі і інш. стараж. цывілізацый. Атрымала пашырэнне ў Стараж. Рыме. У Беларусі вядома з часоў сярэдневякоўя. Пашырана ў 12 ст. ў культавай архітэктуры *Гродзенскай школы дойлідства* і *Полацкай школы дойлідства*, а таксама ў мураваным дойлідстве рэнесансу, барока, класіцызму. У 20 — пач. 21 ст. выкарыстоўваецца пры будаўніцтве мастоў, шляхаправодаваў, у архітэктуры грамадскіх і жылых будынкаў, у культавым дойлідстве.

Ю.Ю. Захарына.

кі. Выконваецца з жалезабетону, цэглы, каменю, металу, дрэва. Адрозніваюць А.: па форме — паўцыркульную (апісаную па паўакружнасці), кілепадобную (у выглядзе папярочнага разрэзу перавернутага судна), клінковую (выкладзеную з камянёў клінковай формы ці з прамавугольных з клінападобнымі швамі, што ствараюць распор), каробчатую (у выглядзе дугі, апісанай з 3, 5 і 7 цэнтраў), цыбулепадобную (у форме абрываў цыбуліны), стральчатую (складаецца з 2 дуг, што перакрыжоўваюцца пад вострым вуглом), падковападобную (у форме абрываў падковы); па функцыі — падпружную (умацоўвае ці падтрымлівае скляпенне), разгрузочную (размяркоўвае нагрузкі ад верхняй часткі пабудовы на апоры ці ад асобных апор на сценку фундамента); па характеристы — несапраўдную (выкананую шляхам гарызантальнага напуску камянёў без бакавога распору), падвісную (складаецца з 2 дуг, кропка перакрыжавання якіх знаходзіцца ніжэй за вяршыню А.), перспектывную (у выглядзе арачнага праёма, які знікае ў глыбіню сцяны некалькімі А., што памяншаюцца па памерах), трыумфальную. Як

АРКА (ад лац. *arcus* дуга, выгін), крывалінейнае перакрыцце праёмаў у сцяне (вокнаў, дзвірэй і інш.) ці пралётаў паміж апорамі, выступ абрываў якога звернуты ў напрамку, супрацьлеглым дзеянню асн. нагрузк-